

Хвалюючы час наступіў. Выдатных поспехаў!

Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА і ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА
ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА імя У. І. ЛЕНИНА

№ 1 (692)

ПЯТНІЦА, 5 студзеня 1968 г.

Цена 2 кап. Год выдання XXI



Студэнтка першага курса факультэта журналістыкі Галіна Чарнянкова здае залік па сучаснай рускай мове Людміле Аляксандраўне Шаўчэні.

Фота І. Аскіркі.

Ні аднаго «хваста» ў сесію—вось мэта, якую прадугледжвае партыйная арганізацыя факультэта. Вопыт вясеніх экзаменаў паказаў, што мяккадушнасць у час навучальнага семестра, пераацэнка сіл перед экзаменам роўны запазычнасці пасля экзаменаў. Наглядным прыкладам гэтаму могуць служыць непрыемная вынікі на першым курсе пасля прайшоўшай сесіі. Той жа, цяпер другі, курс здаў першыя залікі зімовай сесіі. І што мы бачым? Увесе курс паспяхова здаў залікі па рускай і беларускай мовах. Гэта па тых прадметах, якія ў мінульм навучальным годзе былі

пастягховую здачу першай студэнцкай сесіі. Многія першакурснікі актыўна ўдзельнічаюць у работе наўковых гурткоў.

Студэнцкія наўковыя гурткі павінны выклікаць зацікаўленасць студэнта да knihi, да накалення ведаў. Студэнт, які зацікаўлены наўковай працай, ніколі не будзе «хвасцістам». Партыйнае бюро абмеркавала на сваім пасядженні пастаўнуюку наўковай работы на факультэце і прыйшло да думкі: стварыць замест ад-

Тэорыя і практыка—на выдатна

Зараз ў разгары сесія не толькі ў стацыянарнікаў. Студэнты-зачоначнікі пятага курса юрыдычнага факультэта хутка за-кончаць яе.

Выдатна здае залікі і экзамены Уладзімір Камінскі. Глыбокія веды, працаўтасць выяўляюць Іван Калеснікаў, Дзмітрый Фядорчанка і многія іншыя.

Зачоначнікам даводзіцца пераадольваць вялікія цяжкасці. Не ў кожным раёне, дзе жывуць і працаюць некаторыя з іх,

можна прыдбаць неабходную вучэбную літаратуру. Акрамя таго, праца юрыста забірае шмат часу. Самі пляцікурснікі расказваюць аб tym, як іншы раз дні і ночы навылёт яны выконваюць адказныя заданні ў імя савецкага чалавека, аховы яго жыцця і мірнай працы.

Вялікую дапамогу студэнтам-зачоначнікам пятага курса юрфака аказваюць выкладчыкі. Шмат кансультатый правёў выкладчык міжнароднага

права кандыдат юрыдычных навук Юрый Пятровіч Броўка. Яго кансультацыі і лекцыі заўжды змястоўныя і праходзяць цікавы.

На экзамене па міжнароднаму праву, які нядайна здавалі юрысты, было шмат выдатных і добрых адзнак.

Сесія ў заочнікаў — яшчэ адзін крок да мэты. А яна ва ўсіх іх пакуль што адна — стаць высокакваліфікаваны мі спеціялістамі.

Б. СІДАРОВІЧ.

УСЕ ПАЖАДАННІ ЎЛІЧАНЫ

Цяперашняя экзамена-та, былі выяўлены недахо-цыная сесія на фізічным пы ў падрыхтоўцы некато-факультэце асабліва цяж-рых студэнтаў, прынятая. На трэціх-чацвертых канкрэтныя меры.

Курсах студэнты павінны здаць па пяць-шэсць экза-правялі гутаркі ў акадэміч-менаў і па пяць-сем залі-ных групах першых, дру-каў. Таму яшчэ задоўга да гіх курсаў. Аб падрыхтоў-пачатку сесіі на факультэце цы да сесіі ішла размова і была разгорнута вялікая на партыйным сходзе па-падрыхтоўчая работа. Да-культэта. Былі заслушаны канат своечасова склау рас-даклады сакратароў камса-клад экзаменаў, залікай і мольскіх бюро другога і кансультатый. Пры гэтым трэцяя курса Доўнара і былі ўлічаны ўсе пажадан-Махцюка. Яны расказали, як камсамольскія арганіза-ціі накіроўваюць самастой-ную работу студэнтаў у час падрыхтоўкі да экзамена-цынай сесіі.

Дэканат, партыйнае бюро правялі сход выкладчи-каў, якія вядуць практычныя, семінарскія і лабара-торныя заняткі са студэнта-ми малодшых курсаў. На-у гэты перыяд наладзіцца ка-федрам. Ад умелай арганізацыі калоквіумаў, кансультацый і саміх экзаменаў у многім будзе залежаць по-сприяўскай, чым у мінульм годзе.

Е. ПІСКУНОУ.

Напрадзе ідуць камуністы

партыйная арганізацыя асноўную ўвагу ўдзяляла ме-рэпрэсіям, якія былі накіраваны на падшэнне навучальнага працьву, на павышэнне адказнікі кожнага камуніста задаручана-ы участак работы.

Ужо ў справядчы-вы-барчы перыяд юністы прымалі актыўныя дзея-ціяў на прафсаюзных і камсамоль-скіх сходах. Многімі в склад новых калектаў і бюро. Так, камуніст В. Пішчык узначальвае камітэт камсамола, М. Дзядко вы-бран старшынёй прэфбюро. А. Паўлянкоў рэдзе на-сценную газету «Культэта».

Многа спраў у юністу-факультэта, аднак першай сваёй спраўай ян лічаць павышэнне паспехаў. Прыемна дзізначыць той факт, што студэнт IV курса, выпускнікі 1968 года, ужо паспехаў залік экзаменацыйнай сесіі. Добра вытрымалі яе амуністы А. Гарбачоў, Слука, В. Захарчук, У. Вічка.

«моцнымі арэшкамі» я першакурснікаў. У чым прычыны паспеху? У тым, што другакурснікі маюць вопыт мінулага года? Так, але і не толькі ў гэтым. Відаць, і ў тым, што паспехаў на другім курсе стала ў цэнтры многіх гутарак, сходаў, дыскусій партыйнага бюро і камітэта камсамола. У тым, што камуністы і камсамольцы курса самі былі занепакоены.

Параўнанне вынікаў, со-рам за свой увогуле на-дрэны калектыў—вось што прымусіла камуністу і камсамольцу загаварыць аб паспехаў кожнага. Не хаваць недахопы, а выяўляць іх!

Студэнты цяперашняга пе-шага курса ўлічваюць урокі сваіх падрэднікаў: тут дапамагаюць адзін аднаму ў вывучэнні беларус-кай мовы, змагаюцца за

наго наўковага гуртка студэнцкае наўковое таварыства, у якое б уваходзіла некалькі гурткоў. Студэнт па сваіму жаданню можа выбраць цікавячыя яго гурткі і працаўцаць у ім. Зусім нядаўна выбрана праўленне СНТ, а студэнты ўжо працаюць над тэмамі. Кіруюць імі вопытныя наўковыя супрацоўнікі камуністы Р. В. Булацкі, М. С. Зярніцкі, М. Я. Цікоцкі і іншыя.

Факультэт пачынае расці. Кафедры не ў камплектава-ны наўковымі кадрамі, лабараторыі не абсталёваны. Усё гэта пытанні работы дэканата і партыйнай арганізацыі. Вучоба заўжды стаяла і стаіць на прадэйнім плане ў камуністуа-факультэта журналістыкі. Добрая поспехі ў сягонняшній экзаменацыйнай сесіі — наша бліжэйшая мэта.

П. ПАВОКА,
сакратар партбюро
журфака.

I ў ВЫКЛАДЧЫКАУ—ЭКЗАМЕНЫ

Пасля заканчэння аспірантуры пры наўмі універсітэце Л. Я. Машэзерская пачала працаць у адной з вышэйшых навучальных установ Мавы. Учора яна паспехова абараніла дысертацию пакульчынскіх наўкоў.

Вучоны Савет ніверсітэта становіча асан кандыдату працу і дагода вы-

пунктніка аспірантуры І. П. Шладарука. Яго даследаванне прысвечана сацыял-гісторычным пазіцыям рускай секцыі Інтэрнацыонала. Члены Савета выказаліся за прысуджэнне Л. Я. Машэзерскай і І. П. Шладаруку вучоных ступеней кандыдатаў філасофскіх наўкоў.

Фота: І. АСКІРКІ.



Апошнія старонкі.

Фота І. АСКІРКІ.

ЯНЫ СТАНУЦЬ ГЕОЛАГАМІ

У 1966 годзе пасля вясельніх гадавага перапынуку ва універсітэце было зноў створана геолагічнае аддзяленне. Кожны арганізацыйны перыяд звязан з вялікімі затратамі сіл і сродкаў. У першы час цяжка было наладзіць навучальны працэс з-за адсутнасці на зноў створанай кафедры агульной геалогіі вучэбна-метадичных дапаможнікаў і апаратуры. Але, дзякуючы намаганням супрацоўнікаў кафедры і асабліва загадчыка кафедры Д. М. Карапіліна, а таксама дэканата геолага-геаграфічнага факультета, навучанне студэнтаў-геолагаў іх будучай спецыялінасці ўжо ў 1966—1967 годзе было паставлена на адпаведны ўзровень.

Выкладчыкі падрыхтавалі

неабходныя ўмовы, многае было зроблена з дапамогай студэнтаў. Па-сапрайднаму сталі займацца геалогічнай студэнты другога курса, якія за год вучобы, асабліва ў час першай геолагічнай практикі, паспелі палюбіць свою рамантычную прафесію.

Асабліва вялікую цікавасць выклікаючы практичныя заняткі па спецыяльных дысцыплінах: мінералогіі і геолагічнаму картаванию. Амаль увесь свабодны час праводзяць у мінералагічным музеі студэнты другога курса У. Шыманович, М. Ясавеев, В. Трэскін, В. Маркевіч, У. Кульбацкі, В. Кучына, Г. Шчэрба і іншыя. Яны не толькі вывучаючы мінералы і рыхтуючы курсавыя работы па мінералогіі, але і разбираючы

паступішыя ў музей з розных куткоў краіны калекцыі мінералаў і горных парод, і гэта, відома, насырае іх веды.

З найменшай цікавасцю і старачнем студэнты вырашаючы практичныя задачы па геолагічнаму картаванию. Яны ведаюць, што ў іх будучай спецыялінасці геолагічнай здымякі зоймуць важкую месцу. Добра працуяць Т. Старасвецкая, І. Івакін, В. Ропат, Г. Герасімаў, В. Барысевіч, У. Зубок і іншыя. Рукамі студэнтаў зраблены мноўгія наглядныя дапаможнікі па геолагічнаму картаванию, якія значна палегчыць вывучэнне прадмета.

З набліжэннем сесіі падцягнуліся і тыя, хто раней адставаў. Думаю, што яны

у далейшым таксама ста-

нуць у рады лепшых.

Сучасныя па адносінах студэнтаў да заняткі па спецыяльных прадметах, можна з упэўненасцю скла-

зяць, што яны добра зда-

дуть экзамен па мінералогіі ў зімовую сесію і будуть

гатовы да здачи экзаменаў па геолагічнаму картаванию вясной, з поспехам прой-

дучы геолагічную практику

у Крыме.

Ну, а цяпер—паспяховай здачы экзаменаў і яшчэ большай настойлівасці ў вывучэнні геолагічных дысцыплін!

С. БАЧУРЫН,
выкладчык.

насць выклікаючы мно-

гія пасяджэнні гурткоў.

Перад Новым годам камітэт камсамола факультета абмеркаваў ізраіг мерапрыемстваў па палітичнай работе камсамольскай арганізацыі. У прыватнасці, камсамольцам трэцяга курса (камсорт Рачэўскі) рэкамендавана часцей склікаць сходы для вырашэння актуальных пытанняў вучобы і выхаваці работы.

Камітэт камсамола прымае меры па ўмацаванню дысцыплін на іншых курсах факультета.

Змястоўны даклад па

тэме «Мікрклімат аркай-

на Лепеля» падрыхтава-

ла студэнтка чацвёртага

курса Купцова. Зацікаў-

ленасць выклікала паве-

дамленне студэнта пятага

курса вячэрняга аддзя-

лення Маршонка па

геалогіі і геамарфології

басейна Цны і Лані.

А вось у геолагічным

гуртку абмяркоўваліся

пытанні вечнай мерзлоты

і будуче акіяна. Па гэ-

тых проблемах асочуны-

мі дакладчыкамі былі

першакурсніца Маро-

зова і другакурсніца Ку-

чына.

Удзел у навуковых

гуртках дапамагае студ-

энтам паглыбляць свае

веды, авалодваць навыка-

мі даследчай працы. Вось

чаму такую зацікаўле-

ніцу.

І. ІВАНКІН.

СТАРОНКІ
НАШАГА
ЖЫЦЦЯ

УШАЧАТКУ

Тоненская папка з пажаў-
цельмі ад часу паперамі. На
ёй надпіс: «Документы па
арганізацыі В. Ц.» Іх ня-
многа, нямых сведак ста-
наўлення вылічальнага цэн-
тра нашага універсітэта. Вось
адзін — загад міністра вы-
шэйшай адукацыі СССР аб
адкрыці з першага ліпеня
1959 года пры БДУ імя У. I.
Леніна вылічальнага цэн-
тра.

А вось дакументы на ат-
рыманне ЭЦВМ «Урал-1» —
першынца цяпер вялікай
сям'і айчынных вылічальных
машын. З якім нецярпеннем
чакалі набліжэння гэтага
каштоўнага груза тады
яшчэ немнагалікія энтузіа-
сты-інжынеры М. А. Карага-
еў, І. А. Лукашык і А. В.
Рудакоўскі на чале са стар-
шим інжынерам А. Н. Бася-
ковым. Цяпер гэтая тава-
рышы — высокакваліфіка-
ванныя спецыялісты. Яны па-
сяхова працягваючы праца-
ваць у цэнтры, створаным
пры іх непасрэдным удзеле.

Неабыкавым да новай
падзеі быў і рэктарат. Рэк-
тар універсітэта прафесар
А. Н. Сеўчанка трymаў пад
неаслабным кантролем ход
падрыхтоўкі да адкрыці ў
БДУ вылічальнага цэнтра.

Сягонняшні прыгажун —
будынак галоўнага корпуса —
— яшчэ быў у рышта-
ваннях. І машыну выраши-
лі часова размісціць у ста-
рым будынку гуманітарнага
корпуса.

І вось даўгачаканы дзень
настаду. Зсяючы свежай фар-
бай, нікелем і шклом, стаіць
у зале цуд дваццатага века,
магутны памочнік чалавека

у яго інтэлектуальнай дзе-
насці, электронная цифра-
вая вылічальная машына «Урал-1» 1959 года нара-
дзіў. Здавалася, загадай
машыне, націсні на кнопк-
ку «пуск» і яна загаворыць,
як разумная істота, на сваёй
машынай мове, зразумелай
толькі для выбраных.

Але яна маўчиць. Яна
мертвая. Трэба яшчэ насы-
ціць яе жыццём. Адрэгуля-
ваць, наладзіць усе блокі,
звязаць у стройную сістэму.
Цяжкая, клапатлівая, але
цікавая праца.

Усе час ішоў, у калектыву

цэнтра прыходзілі маладыя

энтузіясты, выхаванцы БДУ

і іншых навучальных уста-

ноў: В. I. Адамовіч, Э. В.

Радзісевіч, Е. Ф. Кавалевіч,

Л. А. Рута, М. Лепяшын-

скі, І. В. Кунцэвіч. Учараш-

нія студэнты, яны прынеслі

з сабой малады запал і

упэўненасць у поспехах

справы, якой служаць.

Ужо дакладна акрэслены

дзве групы: матэматыкаў

праграмістаў і інжынераў,

якія забяспечваючы беспера-

пинную работу машыны.

Калі галоўны корпус выз-
валіўся ад будаўнічых ры-
шаванняў, вылічальны цэн-
тр атрымаў новую праціс-
кую размісціць у цокальным
паверсе новага будынка.

Наступная веха — атры-
манне ў 1963 годзе но-
вой вылічальнай машыны
«Мінск-2».

На дапамогу старэй-
шым паверхамі «Урал-1»
прышла выдатная на той
час транзістарная, асабіста-
га беларускага гатунку.

Стала больш клопатаў
новы механизм у 50 разоў
пераўзыходзіў папярэдніка
Ён выконваў пяць-шэсць ты-
сяч апераций у секунду.

Група праграмістаў на ча-
ле з вольным спэцыялістам,
майстрамі сваёй спра-
вы В. I. Адамовічам правя-
ла вялікую работу па скла-
данню вылічальных праграм,
забяспечыла вучэбную і вы-
творчук практику студэнтаў
матэматычнага факультэта.
Сотні будучых спецыялістаў

з універсітэта і іншых вну-
рэспублікі прылучаліся тут
да таямніц машынай мовы,
распрацуваў алгарытмы і
програмы, спрабавалі свае
сілы за пультам кіравання
машынай.

Прышоў час пераступіць
парог універсітэта. Неабход-
на было дапамагчы многім
прадпрыемствам і арганіза-
цыям рэспублікі выра-
шыць наўмалі актуальных
праблем задач.

Вылічальны цэнтр рабі-
ў першую няўпэўненую крокі.
Яму неабходна было яшчэ
прайсці многа выпрабаван-
ніяў, першым моцна стаць
на ногі, ператварыцца ў ву-
чэбнае навукова-даследча-
ное падраздзяленне універсітэ-
та.

У нашыя дні такая хут-

кась можа выклікаць толь-

кі зневажальную ўсмешку,

але тады гэта здавалася да-

сканаласцю.

Вылічальны цэнтр рабі-
ў першую няўпэўненую крокі.
Яму неабходна было яшчэ
прайсці многа выпрабаван-
ніяў, першым моцна стаць
на ногі, ператварыцца ў ву-
чэбнае навукова-даследча-
ное падраздзяленне універсітэ-
та.

Па просьбе Галоўнага уп-

раўленинненергетыкі і элек-

трыфікаціі пры Савеце Мі-

ністраў ССР работнікі цэн-

тра рабіцца падрыхтава-

ны на цэнтральны гуманітар-

нага замыкаванні і тоўкага замы-

кніння ў сларускай энерга-

сістэме. атрымаваць якім

аналізу і токаразмеркаван-

нія і тоўкага замыкаванні

і ўпэўненасць у поспехах


справы, якой служаць.

Кола здач пашыраецца,

расце каектыў, няспынна



На здымках: (злева) студэнты другога курса бяллагічнага факультэта Рыгор Долбік, Аляксей Сельскі і Юрый Барысай і час практичных заняткаў вызначаючы пастаянныя характеристычныя цэліўы вы



ДАРОГИ

растуць і патрабавані ў дадамозе вылічальных машын.

Слаўнае 50-годдзе сваёй рэспублікі калектыву вылічальнага цэнтра сустракае новымі поспехамі. Ён выконвае многа заданні адпаведна з рэспубліканскім і ўсесаюзным планамі важнейшых навуковых даследаванняў.

Сумесна з АН БССР пад кіраўніцтвам спецыялісту

В. І. Адамовіча і Л. А. Руты аселяхова распрацоўваецца матэматычнае забеспеччэнне праектавання і выпуск машины таго «Мінск», складаюцца бібліятэкі стандартных праграм, транслятараў з машины мовы, аўтакоду, якія забяспечваюць непасрэднае прылучэнне інжынер-даследчыка да машыны.

Не адстае ад праграмісту і група інжынер-фізікаў. Начальнік машыны Г. К. Афанасьев, інжынеры

І. А. Лукашык, М. А. Карапаевіч, Г. І. Шпакоўскі распрацоўваюць і ствараюць узоры спецыялізаваных цыфравых машын для вырашэння вузкіх спецыяльных раз-

дзелаў задач. Калектыв гэтай групы рыхтуе дэшыфратар графікаў, які забяспечвае магчымасць непасрэдна ўводзіць у машыну інфармацыю, запісаную ў графічнай форме на паперы і на іншых пераносчыках інфармацыі. У выніку працэс апрацоўкі экспериментальнай інфармацыі павялічыўся ў сотні і тысячи разоў.

Толькі што закончаны завадскія выпрабаванні і зданы заказчыку два ўнікальныя прыборы — спецыялізаваны вылічальнік ланцуговага дробу і аналізатора круцільных ваганняў валу дызеляў. Да гэтай работы былі працягнуты маладыя спецыялісты, выпускнікі фізічнага факультета Г. Сівіцкі, В. Булацкі, Г. Леў, якія добра сябе зарэкамендавалі.

Дзякуючы створаным прыборам рэзка павялічылася вытворчасць працы інжынер-даследчыка, скараціўся час аналізу дынамічных працэсаў дызеля. Работа, на якую раней трэба было затраціць каля двух тыдняў,

цяпер выконваецца за 10—15 мінут.

Завяршаецца стварэнне спецыялізаванага прыстасавання, якое аўтаматызуе працэс вымярэння тканін на камвольных і хлапчата-папяровых прадпрыемствах. Многа сіл і энегіі аддаў гэтай работе інжынер І. А. Лукашык.

Цікавую работу праводзіць група В. В. Бацечкі. Яна спрабуе распрацаваць алгарытмы і праграмы па складанню вучэбных раскладаў. Праца вельмі складная, але патрэбная.

Можна спадзявацца, што ў недалёкім будучым цяжкая, клапатлівая праца дыспетчараў будзе перакладзена на плечы машын, і вучэбная частка атрымае надзеянае электроннага памочніка. Ужо сёння нашы машыны могуць без цяжкасцей назначаць студэнтам стыпендыю па выніках іх поспехаў на экзаменацыйнай сесіі. А ў вольны час машына здольна выканаць паланез Агінскага ці намаляваць партрэт Чарлі Чапліна. Нездарма ж на адных з дзвярэй вісіць ліст паперы, дзе намаляваны жаночы твар...

Позна вечарам патухаюць агні ў вокнах галоўнага корпуса ўніверсітэта. Стрэлкі гадзінніка набліжаюцца да 23. І толькі ў цокальным паверсе роўна гардзь лямпы дзённага светла. Чуецца размераны гул машыны, пра-бягаючы сігналы агні на пульце управління ды зредку раздаецца кулямётны трэск друкуючых прыстасаванняў, якія выдаюць чарговую порцию гатовай працукці — вынікі нястомнай складанай працы дзесяткаў тысяч транзістараў і паупрадніковых дыодаў электроннай вылічальнай машыны.

Засынае горад. Цэнтр працуе цэлыя суткі.

А. АРАНСКІ,
начальнік вылічальнага цэнтра.

НА ЗДЫМКУ: тэхнік Л. А. ЯСЮЧЭНЯ ля пульта управління аўтаматычна-вымяральнаага прыстасавання АПУ-1.

Фота Д. Праса.

цяпер выконваецца за 10—15 мінут.

Завяршаецца стварэнне спецыялізаванага прыстасавання, якое аўтаматызуе працэс вымярэння тканін на камвольных і хлапчата-папяровых прадпрыемствах. Многа сіл і энегіі аддаў гэтай работе інжынер І. А. Лукашык.

Цікавую работу праводзіць група В. В. Бацечкі. Яна спрабуе распрацаваць алгарытмы і праграмы па складанню вучэбных раскладаў. Праца вельмі складная, але патрэбная.

Можна спадзявацца, што ў недалёкім будучым цяжкая, клапатлівая праца дыспетчараў будзе перакладзена на плечы машын, і вучэбная частка атрымае надзеянае электроннага памочніка. Ужо сёння нашы машыны могуць без цяжкасцей назначаць студэнтам стыпендыю па выніках іх поспехаў на экзаменацыйнай сесіі. А ў вольны час машына здольна выканаць паланез Агінскага ці намаляваць партрэт Чарлі Чапліна. Нездарма ж на адных з дзвярэй вісіць ліст паперы, дзе намаляваны жаночы твар...

Засынае горад. Цэнтр працуе цэлыя суткі.

А. АРАНСКІ,
начальнік вылічальнага цэнтра.

НА ЗДЫМКУ: тэхнік Л. А. ЯСЮЧЭНЯ ля пульта управління аўтаматычна-вымяральнаага прыстасавання АПУ-1.

Фота Д. Праса.

цяпер выконваецца за 10—15 мінут.

Завяршаецца стварэнне спецыялізаванага прыстасавання, якое аўтаматызуе працэс вымярэння тканін на камвольных і хлапчата-папяровых прадпрыемствах. Многа сіл і энегіі аддаў гэтай работе інжынер І. А. Лукашык.

Цікавую работу праводзіць група В. В. Бацечкі. Яна спрабуе распрацаваць алгарытмы і праграмы па складанню вучэбных раскладаў. Праца вельмі складная, але патрэбная.

Можна спадзявацца, што ў недалёкім будучым цяжкая, клапатлівая праца дыспетчараў будзе перакладзена на плечы машын, і вучэбная частка атрымае надзеянае электроннага памочніка. Ужо сёння нашы машыны могуць без цяжкасцей назначаць студэнтам стыпендыю па выніках іх поспехаў на экзаменацыйнай сесіі. А ў вольны час машына здольна выканаць паланез Агінскага ці намаляваць партрэт Чарлі Чапліна. Нездарма ж на адных з дзвярэй вісіць ліст паперы, дзе намаляваны жаночы твар...

Засынае горад. Цэнтр працуе цэлыя суткі.

А. АРАНСКІ,
начальнік вылічальнага цэнтра.

НА ЗДЫМКУ: тэхнік Л. А. ЯСЮЧЭНЯ ля пульта управління аўтаматычна-вымяральнаага прыстасавання АПУ-1.

Фота Д. Праса.

цяпер выконваецца за 10—15 мінут.

Завяршаецца стварэнне спецыялізаванага прыстасавання, якое аўтаматызуе працэс вымярэння тканін на камвольных і хлапчата-папяровых прадпрыемствах. Многа сіл і энегіі аддаў гэтай работе інжынер І. А. Лукашык.

Цікавую работу праводзіць група В. В. Бацечкі. Яна спрабуе распрацаваць алгарытмы і праграмы па складанню вучэбных раскладаў. Праца вельмі складная, але патрэбная.

Можна спадзявацца, што ў недалёкім будучым цяжкая, клапатлівая праца дыспетчараў будзе перакладзена на плечы машын, і вучэбная частка атрымае надзеянае электроннага памочніка. Ужо сёння нашы машыны могуць без цяжкасцей назначаць студэнтам стыпендыю па выніках іх поспехаў на экзаменацыйнай сесіі. А ў вольны час машына здольна выканаць паланез Агінскага ці намаляваць партрэт Чарлі Чапліна. Нездарма ж на адных з дзвярэй вісіць ліст паперы, дзе намаляваны жаночы твар...

Засынае горад. Цэнтр працуе цэлыя суткі.

А. АРАНСКІ,
начальнік вылічальнага цэнтра.

НА ЗДЫМКУ: тэхнік Л. А. ЯСЮЧЭНЯ ля пульта управління аўтаматычна-вымяральнаага прыстасавання АПУ-1.

Фота Д. Праса.

цяпер выконваецца за 10—15 мінут.

Завяршаецца стварэнне спецыялізаванага прыстасавання, якое аўтаматызуе працэс вымярэння тканін на камвольных і хлапчата-папяровых прадпрыемствах. Многа сіл і энегіі аддаў гэтай работе інжынер І. А. Лукашык.

Цікавую работу праводзіць група В. В. Бацечкі. Яна спрабуе распрацаваць алгарытмы і праграмы па складанню вучэбных раскладаў. Праца вельмі складная, але патрэбная.

Можна спадзявацца, што ў недалёкім будучым цяжкая, клапатлівая праца дыспетчараў будзе перакладзена на плечы машын, і вучэбная частка атрымае надзеянае электроннага памочніка. Ужо сёння нашы машыны могуць без цяжкасцей назначаць студэнтам стыпендыю па выніках іх поспехаў на экзаменацыйнай сесіі. А ў вольны час машына здольна выканаць паланез Агінскага ці намаляваць партрэт Чарлі Чапліна. Нездарма ж на адных з дзвярэй вісіць ліст паперы, дзе намаляваны жаночы твар...

Засынае горад. Цэнтр працуе цэлыя суткі.

А. АРАНСКІ,
начальнік вылічальнага цэнтра.

НА ЗДЫМКУ: тэхнік Л. А. ЯСЮЧЭНЯ ля пульта управління аўтаматычна-вымяральнаага прыстасавання АПУ-1.

Фота Д. Праса.

цяпер выконваецца за 10—15 мінут.

Завяршаецца стварэнне спецыялізаванага прыстасавання, якое аўтаматызуе працэс вымярэння тканін на камвольных і хлапчата-папяровых прадпрыемствах. Многа сіл і энегіі аддаў гэтай работе інжынер І. А. Лукашык.

Цікавую работу праводзіць група В. В. Бацечкі. Яна спрабуе распрацаваць алгарытмы і праграмы па складанню вучэбных раскладаў. Праца вельмі складная, але патрэбная.

Можна спадзявацца, што ў недалёкім будучым цяжкая, клапатлівая праца дыспетчараў будзе перакладзена на плечы машын, і вучэбная частка атрымае надзеянае электроннага памочніка. Ужо сёння нашы машыны могуць без цяжкасцей назначаць студэнтам стыпендыю па выніках іх поспехаў на экзаменацыйнай сесіі. А ў вольны час машына здольна выканаць паланез Агінскага ці намаляваць партрэт Чарлі Чапліна. Нездарма ж на адных з дзвярэй вісіць ліст паперы, дзе намаляваны жаночы твар...

Засынае горад. Цэнтр працуе цэлыя суткі.

А. АРАНСКІ,
начальнік вылічальнага цэнтра.

НА ЗДЫМКУ: тэхнік Л. А. ЯСЮЧЭНЯ ля пульта управління аўтаматычна-вымяральнаага прыстасавання АПУ-1.

Фота Д. Праса.

цяпер выконваецца за 10—15 мінут.

Завяршаецца стварэнне спецыялізаванага прыстасавання, якое аўтаматызуе працэс вымярэння тканін на камвольных і хлапчата-папяровых прадпрыемствах. Многа сіл і энегіі аддаў гэтай работе інжынер І. А. Лукашык.

Цікавую работу праводзіць група В. В. Бацечкі. Яна спрабуе распрацаваць алгарытмы і праграмы па складанню вучэбных раскладаў. Праца вельмі складная, але патрэбная.

Можна спадзявацца, што ў недалёкім будучым цяжкая, клапатлівая праца дыспетчараў будзе перакладзена на плечы машын, і вучэбная частка атрымае надзеянае электроннага памочніка. Ужо сёння нашы машыны могуць без цяжкасцей назначаць студэнтам стыпендыю па выніках іх поспехаў на экзаменацыйнай сесіі. А ў вольны час машына здольна выканаць паланез Агінскага ці намаляваць партрэт Чарлі Чапліна. Нездарма ж на адных з дзвярэй вісіць ліст паперы, дзе намаляваны жаночы твар...

Засынае горад. Цэнтр працуе цэлыя суткі.

А. АРАНСКІ,
начальнік вылічальнага цэнтра.

НА ЗДЫМКУ: тэхнік Л. А. ЯСЮЧЭНЯ ля пульта управління аўтаматычна-вымяральнаага прыстасавання АПУ-1.

Фота Д. Праса.

цяпер выконваецца за 10—15 мінут.

Завяршаецца стварэнне спецыялізаванага прыстасавання, якое аўтаматызуе працэс вымярэння тканін на камвольных і хлапчата-папяровых прадпрыемствах. Многа сіл і энегіі аддаў гэтай работе інжынер І. А. Лукашык.

Цікавую работу праводзіць група В. В. Бацечкі. Яна спрабуе распрацаваць алгарытмы і праграмы па складанню вучэбных раскладаў. Праца вельмі складная, але патрэбная.

Можна спадзявацца, што ў недалёкім будучым цяжкая, клапатлівая праца дыспетчараў будзе перакладзена на плечы машын, і вучэбная частка атрымае надзеянае электроннага памочніка. Ужо сён

ТВОРЧАЯ
ПАВЕРКА

СІНІЯ МАРАЗЫ

АПАВЯДАННЕ

Калі паветра застывае ад марозу і над зямлёю няспесна і хораша выкальхваецца буйны снегапад, які пахне так чыста і свежа зімлюю, успамінаеца чамусьці, як згаралі жоўтымі вогнішчамі клёны і потым сіратліва чарнеліся ў туманах і дажджавой імжы. А потым пачынаюць падціскаць першыя маразы, і ў скверыку, па якім я праходжу кожную раніцу, суха бялеюць асфальтавыя сцяжынкі, і з клёнаў ападае апошняе бардовае лісце, —

тое, жоўтае і пышнае, ужо згрэблі некуды вывезлі на грузавіках. Я добра памятаю, як у такую пару ў скверыку началі зразаць старыя клёны, пілаваці іх на мятровыя кавалкі. Пасля людзі гэтак жа старана выкопвалі шырокія дуплістыві пні. Гэта былі клёны, якія памяталі Купалу.

Цэлы тыдзень па скверыку, пакуль гарэлі пні, плаўаў горкі і лёгкі, як туга, дым. А людзі падлівалі бензін, і мне, калі глядзеў на іх, успамінаўся Блок:

А там, наточив топоры,

Весёлые красные люди,
Смеясьь, разводили
костры...

Пасля ў скверыку роўнімі квадрацікамі садзілі маладыя клёны. І мне здавалася, што адчужана і сумна глядзіць Купала на мітуслівы праспект і ўспамінае, як падала з далёкіх вершалін, бы мінулы бол, жоўтае лісце...

А цяпер стаяць сінія маразы. Ледзяныя, непрыступныя. І ў майскі скверыку раницаю махаюць мяцёлкамі, бы косамі, няуклюдныя, як снапы дворнічыхі, а ўчора


Алесь ЖУК.

вечарам, пры сінім свяtle ліхтароў, на замечанай снегам лавачцы цалавалася парачка, нібы няма ні зімы, ні маразу. І Купала, здаўся, добра ўсміхаўся, глядзячы на іх. І яму, як ніколі, добра было ў пяшчотным акружэнні маладых белых клёнаў. А можа таму, што ён ведаў тыя радкі, якія гэтым зімовым часам пісаў мой сябра:

...я пастукаўся ціха ў шыбу

Сувязным атрада

Купалы.



Жэня ЯНІШЧЫЦ.

Па іскрыстаму снегу іду

Не шукаю цябе. І бяду
Заціскаю у сэрцы
сурова.
Па іскрыстаму снегу
іду,
Затаіўши дыханне
і слова.

Гэта белая бель
у начы —
Непаўторнасць
танчэйшых узору.

Я жадаю цябе зберагчы
Па-мужчынску
ласкавым і гордым.
Я імкнуся адданасць
адчуць
І не сплю аж да самага
рання.
Толькі белая бель
у ваччу

Цябе ў кожным руху
паўтараю

Бо памяць не давала
мне астыць.
Яшчэ твая цяплілася
далонь,
Як восені пунсовыя
лісты.
Не! Не! Зусім ты не
аслеп.
І ты, напэўна, не

халодны склеп.
Ты чалавек!
І я не дакараю,
Што імя ўжо другое
паўтараеш,
А я, сама не ведаю,
не знаю,
Цябе ў кожным руху
паўтараю.

ВІНШАВАННІ ІМЯНІННІКУ

Напярэдадні Новага года прафсаюзная арганізацыя адміністрацыйна-гаспадарчай часткі універсітэта ўспамінала 50-гадовы юбілей інспектара вучебнай часткі Васіля Кузьміча Станкевіча.

Начальнік вучебнай часткі В. С. Далгарукаў расказаў аб баявым і працоўным шляху В. К. Станкевіча. Супрацоўнікі сардэчна павіншавалі юбіляра, уручылі яму падарункі.

П. НАВІЧ.

Больш старажытныя беларускія выданні звязаны з дзейнасцю беларускага першадрукара, доктара «ў лекарскіх» і «свабодных» науках Францыска [Георгія] Скарыны.

Вядомы 23 кнігі «Бібліі» Скарыны, якія выйшлі ў «Старым Мясле Прага». У 1517 годзе выйшлі «Ісус Сірахай», «Іо», «Прычы Саламонавы», «Псалтыр», у 1518 годзе — «Еклесіаст», «Ісус Навін», «Песнь Песня», «Прэмудрасць», 4 кнігі «Царств», у 1519 годзе — «Лудзіф — удавіцы», «Судзей», «Быцця», «Другога Закону», «Прапока Даніла», «Ісход», «Эсфір», «Левіт», «Плач Іераміі», «Чысла».

У пачатку 20-х гадоў XVI ст. Скарына пераехаў у Вільню і тут у доме «бумістрава» Якуба Бабіча выдаў у 1525 годзе «Апостала і калія гэтага ж года «Малую Падарожную кніжыцу».

Партатыўныя выданні Скарыны (у чацвёртую і восьмую долю ліста) прызначаліся пераважна для граматнага беларускага «мяшчанства» (бюро-

герства) і былі цудоўна аформлены.

Асабліва выдэляюцца яго пражскія выданні з цэлай серыяй ілюстрацыйных гравюр, разнастайнымі шырфатамі, мастицкім арнаментальным суправаджэннем.

Гравёры, нажаль, невядомы. Манаграма, якая сустракаецца на некаторых гравюрах кніг Скарыны, да гэтай пары не расшыфравана, так як і да гэтай пары здавальняча не раслумачан вядомы знак першадрукара: сонца і месяц у яго праменях.

Беларускі даследчык Н. Шчэкаціхін выказаў думку, што гэта астралагічны знак сонечнага зацмення, якое было ў год нараджэння Скарыны ў Полацку. [Зацменне заўважалася ў Полацку 6 сакавіка 1486 года].

Выданні Скарыны вызначеніся свецкай накіраванасцю і былі праніканы гуманістычнымі ідэямі еўрапейскага Адраджэння.

У «Бібліі» Скарына бачыў зачыны асноўных наўук таго часу [трэћыя навукі «славесныя» — граматыка, логіка, рыторыка, ча-


тыры навукі дакладныя — «музыка, арфіметыка, геаметрыя, астрономія і звёздочат»]; па меры сваіх сіл ён стараўся «зуполне» садзейніцаць асвееце і грамадзянскія сталасці сваіх суйчыннікаў.

Збор кніг Скарыны, які існуе ў цяперашні час, лепш за ўсе прадстаўлены ў фондах Дзяржаўнай публічнай бібліятэці імя М. Е. Салтыкова-Шчедрына ў Ленінградзе, Дзяржаўнага Гістарычнага музея і Дзяржаўнай бібліятэцы СССР імя У. І. Леніна ў Маскве.

Параўнаўча нядрэнны збор яго выданні мае Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна: 10 кніг «Пражскай Бібліі» (з іх кніга Ісуса Сірахая ў двух экземплярах).

За граніцай некаторыя выданні Скарыны захоўваюцца ў бібліятэцы Брытанскага Нацыянальнага музея ў Лондане (чатыры кнігі «Царств», «Псалтыр» з «Малой Падарожной кніжыцы», «Апостал») і ў некаторых іншых дзяржаўных і асабістых зборах.

Г. ГАЛЕНЧАНКА,
кандыдат
гістарычных навук.



Агні Паркавай магістралі.

Фота У. ФІЛАТАВА.

Рэдактар М. І. ЮСЬКА.